

СЛОВО ЖЫЦЦЯ

**“Бо любоў Хрыстова кіруе намі”
(пар.2 Кар 5, 14-20)**



Студзень 2017



“Бо любоў Хрыстова кіруе намі”
(пар.2 Кар 5, 14-20)

"Учора пайшла я з мамай і яе сяброўкай на абед.
Замовіла сабе на дадатак гарошак, каб потым з'есці дэсерт,
які мне вельмі падабаецца. Але мама сказала: не!



Я ўжо пачала надзімацца, але тут зразумела, што як раз у маме ёсць Езус, і ўсміхнулася".



"Сёння, пасля цяжкага працоўнага дня, вярнуўся дадому. Калі глядзеў тэлевізар, мой брат адабраў у мяне з рук пульт. Я вельмі знерваваўся, але праз момант супакоіўся і даў яму праглядзець ягоную праграму".



«Сёння, калі мой бацька размаўляў са мною, я дёрзка яму адказваў. Глянуўшы на яго, я ўбачыў, што яму было крыўдна. Я папрасіў у яго прабачэння і ён мне прабачыў».



Гэта некалькі досведаў са Словаў жыцця, расказаных дзецьмі з пятага класа пачатковай школы ў Рыме.



Магчыма, тут не відно непасрэднае сувязі гэтых перажыванняў са зместам Слова, якім жылі ў тым часе, але яны з'яўляюцца плёнам жыцця Евангеллем. Кожнае слова ёсць заклікам да любові.



Кожнае Слова, якое мы хочам рэалізаваць у жыцці, заўсёды будзе выклікаць тыя ж эфекты: Слова будзе змяняць нашае жыццё, будзе запальваць іскру ў сэрцы, каб мы былі ўважлівымі да патрэбаў іншых, будзе арганізоўваць нашае служэнне для братоў і сяцёр.



І гэта не можа быць інакш, бо прыняцце Слова і жыццё ім нараджае ў нас Езуса і заахвочвае нас да таго, каб жыць, як Ён.



**Гэта дазваляе нам зразумець словы
св. Паўла, скіраваныя да Карынцянаў.**




Тым, што пакіравала апостала абвяшчаць Евангелле і будаваць адзінства ў супольнасцях, якія ён заснаваў, быў глыбокі досвед жыцця з Езусам.



Павел адчуваў, што Езус яго любіць і збавіць; што Ён пранікае ў яго жыццё ажно да той ступені, што ніхто і нішто не можа адлучыць Яго, што гэта ўжо не Павел жыў, але жыў у ім Езус.



Усведамленне таго,
што Бог палюбіў нас
аж да таго, што аддаў
сваё жыццё,
прыводзіла Паўла
ў вар'яцтва, не давала
яму супакою
і з непераадольнай
сілай прымушала яго
любіць гэтак сама,
з той самай любоўю.



Ці любоў Хрыста кіруе і намі з той жа моцай?



Калі мы сапраўды дасведчылі Ягонай любові, мы не зможам не адказаць узаемнасцю. Мы павінны з адвагаю ўвайсці туды, дзе ёсць падзелы, канфлікты, нянавісьць, каб прынесці згоду, супакой, адзінства.



Любоў дазваляе ўзняць сэрца па-над перашкодамі дзеля таго, каб увайсці ў непасрэдны кантакт з людзьмі, пастарацца іх зразумець, увайсці ў іх становішча, каб сумесна шукаць выйсце.




**І гаворка ідзе не пра нейкую выключную акцыю.
Да адзінства варта імкнуцца любой цаной, каб не змаглі нас
паралізаваць альбо заблакаваць ані ілжывая разважлівасць,
ані страх чакання цяжкасцяў або процідзейнічання.**



L'amore di Cristo
ci spinge verso la **riconciliazione**

(cfr. 2 Cor 5, 14-20)



**SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio 2017**

Гэта важна і
натхняльна
асабліва ў галіне
экуменізму. Таму
гэтае Слова і было
выбрана на гэты
месяц, бо ў ім
святкуецца
Тыдзень
Ўсеагульнай
малітвы аб
адзінстве
хрысціянаў.

**а хрысціяне, якія належаць да розных цэркваў,
павінны жыць так, каб любоў Хрыста кіравала іх
выходзіць насустрач адзін аднаму для таго,
каб аднавіць страчанае адзінства.**



**К'яра Любіч на адкрыцці Другога Экуменічнага
Зграмаджэння Еўропы ў Граце (Аўстрыя), 23 чэрвеня 1997
года сказала: "Праўдзівым хрысціянінам, па-сапраўднаму
ўдзельнічаючым у паяднанні, будзе той, хто ўмее любіць
бліжніх любоўю самога Бога,**



любоўю, якая бачыць Езуса ў кожным, якая скіравана да ўсіх - бо Езус памёр за ўвесь чалавечы род - якая заўсёды бярэ на сябе ініцыятыву, якая любіць першаю;



тою любоўю, якая любіць кожнага, як самога сябе, якая
яднаецца з братамі і сёстрамі ў цяргпеннях і ў радасцях.



Трэба, каб і Цэрквы любілі адна адну тою ж любоўю".





Давайце і мы жыць гэтым радыкалізмам любові з прастатой і шчырасцю дзяцей з гэтай рымскай школы.

**“Бо любоў Хрыстова
кіруе намі”
(пар.2 Кар 5, 14-20)**



Testo di Padre Fabio Ciardi OMI

Grafica [Anna Lollo](#) in collaborazione con don [Placido D'Omina](#) (Sicilia, Italia)

*** * ***

**Il commento alla Parola di Vita è tradotto ogni mese in 96 lingue e idiomi,
e raggiunge vari milioni di persone in tutto il mondo
tramite stampa, radio, TV e via internet.**

Per informazioni www.focolare.org

.

Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org